



Гарманізацыя лічбавых рынкаў у краінах Усходняга партнёрства


Ініцыятыва **EU4Digital** спрыяе пашырэнню пераваг **адзінага лічбавага рынку Еўрапейскага саюза** на краіны Усходняга партнёрства. Падтрымка ЕС будзе накіравана на развіццё патэнцыялу **лічбавай эканомікі і грамадства**, каб забяспечыць эканамічны **рост**, стварыць **новыя працоўныя месцы**, **палепшыць узровень жыцця насельніцтва і дапамагчы бізнесу** ў **Арменіі, Азербайджане, Беларусі, Грузіі, Рэспубліцы Малдова і Украіне.**

ПРЫЯРЫТЭТНЫ НАПРАМАК

Гарманізацыя лічбавых рынкаў з'яўляецца адной з **20 практычных вынікаў на перыяд да 2020 года**, накіраваных на палепшэнне штодзённага жыцця грамадзян Усходняга партнёрства.

У рамках стратэгіі, у якой выкладаюцца 20 вынікаў, ЕС заяўляе, што **«лічбавая эканоміка з'яўляецца галіной з пакуль яшчэ не раскрытым патэнцыялам для сацыяльна-эканамічнага развіцця, а таксама для забеспячэння росту і стварэння працоўных месцаў як для ЕС, так і для краін-партнёраў».**

Ініцыятыва EU4Digital аб'ядноўвае прыярытэтныя дзеянні і праграмы ЕС:



Прафесійныя сеткі EU4Digital, створаныя ў 2016 годзе, якія аб'ядноўваюць прадстаўнікоў краін Усходняга партнёрства і краін-членаў ЕС для працы ў ключавых тэматычных накірунках



EU4Digital: падтрымка лічбавай эканомікі і грамадства ў краінах Усходняга партнёрства, трохгадовы праект (2019-2022), які развівае ключавыя галіны лічбавай эканомікі і грамадства ў адпаведнасці з нормамі і практыкай ЕС



EU4Digital - стратэгіі па развіцці шырокапалоснага доступу ў рэгіёне Усходняга партнёрства (2018-2020), праект, які ажыццяўляецца Сусветным банкам для падтрымкі краін Усходняга партнёрства ў распрацоўцы і рэалізацыі нацыянальных стратэгіяў у галіне шырокапалоснай сувязі



Праграма ЕС па **CYBER**, якая знаходзіцца ў распрацоўцы і будзе накіравана на ўмацаванне кібербяспекі ў краінах-партнёрах і павышэння даверу да выкарыстання лічбавых паслуг

Пашырэнне лічбавай эканомікі і грамадства спрыяе эканамічнаму росту, стварае працоўныя месцы, паляпшае жыццё грамадзян і дапамагае бізнесу праз:

- павышэнне якасці анлайн-паслуг, зніжэнне кошту і пашырэнне выбару паслуг
- павелічэнне аб'ёму інвестыцый, гандлю, стварэнне новых працоўных месцаў
- паскарэнне запуску ІКТ экасістэмы і росту кампаній

Праект працуе ў шасці тэматычных галінах для падтрымкі дзейнасці сетак EU4Digital па стварэнні асновы для паляпшэння лічбавай эканомікі і грамадства на карысць бізнесу і грамадзян:

Нормы тэлекамунацыйнага сектара

- Дасягненне агульнай прасторы роўмінгу да 2020 года
- Падтрымка нацыянальных тэлекамунацыйных рэгулятараў
- Гарманізацыя размеркавання спектра частот



Інавацыі ў сферы ІКТ

- Развіццё даследаванняў у галіне ІКТ, стартапаў і інавацыйных экасістэм



Электронны гандаль

- Спрыянне гандлю шляхам распрацоўкі агульных рамак для рэгулявання:
 - электроннай камерцыі
 - электроннай мытні
 - электроннай лагістыкі
- Распрацоўка пілотнага лічбавага транспартнага калідора



EU4DIGITAL: ПАДТРЫМКА ЛІЧБАВАЙ ЭКАНОМІКІ І ГРАМАДСТВА Ў КРАІНАХ УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА

Лічбавыя навыкі

- Распрацоўка стратэгіі лічбавых навыкаў
- Сістэма лічбавых кампетэнцый для малых і сярэдніх прадпрыемстваў



Давер і бяспека

- Трансмежны электронны подпіс
- Рэгіянальная структура трансмежных электронных паслуг для бізнесу
- Стратэгіі кібербяспекі для забеспячэння ўстойлівасці крытычна важнай інфраструктуры



Электронная ахова здароўя

- Гарманізаваныя нацыянальныя рамкі электроннай аховы здароўя паміж краінамі Усходняга партнёрства і ЕС
- Трансмежная платформа электроннай аховы здароўя

